



ВАША ПРАЦА ЗАСЛУГОЎВАЕ ЎВАГІ І ПРЫЗНАННЯ

Работнікам і ветэранам сістэмы органаў і арганізацый сацыяльнай абароны

Паважаныя таварышы!

Сардэчна віншую вас са знамянальнай датай — 100-годдзем сістэмы органаў па працы і сацыяльнай абароне.

Вы з'яўляецеся надзейным партнёрам дзяржавы ў пабудове справядлівага грамадства, заснаванага на прынцыпах добрага, уважлівага і класіфікацыя стаўлення да людзей, абараняеце інтарэсы практычна кожнага чалавека.

Ваша дастойная праца, накіраваная на падтрымку ветэранаў, пажылых людзей, людзей з абмежаванымі магчымасцямі, сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей, заслугуе ўвагі і прызнання.

Дзякую вам за прафесіяналізм, імкненне і гатоўнасць працягнуць руку дапамогі чалавеку ў цяжкай жыццёвай сітуацыі.

Ад усёй душы жадаю вам моцнага здароўя, шчасця і поспехаў ва ўсіх справах і пачынаннях.

**Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.**

ЯК ВЫРАСТУЦЬ ЗАРОБКІ БЮДЖЭТНІКАЎ І ПЕНСІІ?

Сацыяльны вектар

На пытанне аб тым, колькі скарацілася колькасць першапачаткова ўключаных у базу працаздольных грамадзян (такіх было каля 500 тысяч), міністр адказала, што кантрольны зрэд будзе зроблены пасля калядных свят. Будзе ўлічаная інфармацыя аб тым, каму камісіі дапамаглі працаўладкавацца, каго адправілі на навучанне, каго выключылі па розных прычынах (у сувязі з цяжкай жыццёвай сітуацыяй, напрыклад). Яна таксама дапускае, што нормы дэкрэта з пункту гледжання аднясення грамадзян да занятых ці не занятых у эканоміцы могуць змяняцца па меры развіцця інфармацыйнага рэсурсу. «Для Міністэрства працы і сацыяльнай абароны гэтая база — унікальны інструмент, які дазваляе ўбачыць, што адбываецца на рынку працы, сучасную сітуацыю. Мы нават выявілі шэраг новых напрамкаў занятасці чалавека, нестандартных. І будзем удасканальваць сам нарматыўна-прававы акт, які рэгулюе гэты кірунак працы», — сказала Ірына Касцэвіч.

лікая колькасці розных даплат і заахвочванняў. Новы нарматыўна-прававы акт накіраваны на нармальную, зразумелую сістэму аплаты працы, каб стабільная частка акладу была на ўзроўні 50—60 %, астатняе — стымуючы надбавкі. Плануецца таксама 27 тарифных разрадаў тарыфнай сеткі скараціць да 18, а тарыфную стаўку першага разрады змяніць базавай стаўкай. Будучы пашыраны паўнамоцтвы кіраўнікоў дзяржорганаў і бюджэтных арганізацый — каб найбольш эфектыўна стымуляваць работнікаў.

Тэмпы росту рэальнай заробковай платы ў 2019 годзе ў параўнанні з 2018-м, паводле прагнозу, павінен скласці ў бюджэтнай сферы 104 %, у рэальным сектары эканомікі — 103,8 %.

Таксама міністр працы і сацыяльнай абароны сказала аб прыярытэтных кірунках развіцця ў сферы рынку працы сёння. Гэта ўдасканаленне механізму прагназавання патрэбнасці эканомікі ў кадрах; пераход ад заяўляльнага да выяўляльнага прынцыпу садзейнічання занятасці; укараненне электронных працоўных кніжак, а таксама механізма кваліфікацыйных месцаў для працаўладкавання асоб з інваліднасцю; удасканаленне нацыянальнай сістэмы кваліфікацый, у рамках якой будуць распрацоўвацца прафесійныя стандарты. На падставе прафстандартаў, якія будуць распрацоўвацца наймальнікі, будуць карэктавацца і адукацыйныя стандарты.

Пра пажылых і пенсіі

Удзельная вага жыхароў нашай краіны ва ўзросце 65 гадоў і старэйшых у 2018 годзе склала 14,7 %, па прагнозе на 2030 год іх колькасць дасягне 20,5 %. У 2019-м плануецца распрацаваць і зацвердзіць нацыянальную стратэгію ў інтарэсах пажылых грамадзян,

якая закране ўсе аспекты іх жыццядзейнасці: здароўе, фізічную актыўнасць, адукацыю на працягу ўсяго жыцця, фарміраванне безбар'ернага асяроддзя, пенсійнае забеспячэнне, занятасць, сацыяльнае абслугоўванне і падтрымку, пераадоленне грамадскіх стэрэатыпаў, звязаных са старэннем.

На канец 2018 года колькасць пенсіянераў у Беларусі склала 2 мільёны 561,1 тысячы чалавек, а пенсіянераў па ўзросце — 2 мільёны 102,1 тысячы. «З прыняццем рашэння аб павышэнні пенсійнага ўзросту пайшло зніжэнне колькасці пенсіянераў. Рэформа, бяспрэчна, аказала свой уплыў», — адзначыла Ірына Касцэвіч.

І пра памер пенсій: па выніках 2018 года тэмпы росту пенсій па ўзросце, паводле папярэдніх прагнозаў, складалі 107,8 %. Гэтая дынаміка захавецца і ў 2019-м — чакаецца, што пенсіі павялічацца на 10,8 %. Сярэдняя пенсія ў снежні склала 352 рублі, сярэдняя па ўзросце — 394 рублі. Па прагнозах, сярэдняя пенсія за 2019 год складала 411 рублёў.

Пра сацыяльныя паслугі

Больш за 90 тысяч чалавек атрымліваюць сацыяльную дапамогу дома. Актыўна развіваецца такі кірунак, як дзённае знаходжанне грамадзян пажылога ўзросту ў тэрытарыяльных цэнтрах абслугоўвання насельніцтва (ТЦСАН). Такая форма работы выклікае асаблівую цікаvasць у актыўных пенсіянераў.

Вельмі запатрабаваныя (прырост склаў 6 %) і атрымаюць далейшае развіццё таксама аддзяленні дзённага знаходжання для інвалідаў у ТЦСАН. Актыўна сталі развівацца паслугі няні і сядзелкі.

Тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Ірына Касцэвіч наогул лічыць унікальным механізмам дапамогі.

Іх у краіне 146, і яны рэалізуюць стацыянаразмашчальныя кірункі дапамогі. Акрамя таго, у краіне працуе 80 устаноў, якія прадугледжваюць пастаяннае і часовае пражыванне для тых, хто мае патрэбу ў пастаянным доглядзе. «Разам з тым актыўна сталі развівацца міні-дамы для пражывання пажылых людзей: зараз працуе 62 такія аддзяленні кругласутачнага знаходжання пры ТЦСАН. У іх пражываюць больш за дзве тысячы чалавек», — адзначыла Ірына Касцэвіч.

«У цэлым у сферы сацыяльнага абслугоўвання мы будзем імкнуцца максімальна ахопліваць паслугамі адзіночкі пажылых грамадзян, мы паставілі задачу дайсці да кожнага чалавека, які ў гэтым мае патрэбу», — заявіла міністр.

Дарэчы, зараз у Беларусі налічваецца 134 тысячы адзіночкі людзей, старэйшых за 60 гадоў, а тых, хто адзінока пражывае, — 634 тысячы. Пры гэтым адной з прыярытэтных формаў работы з імі, як і з асобамі з інваліднасцю, спецыялісты лічаць дзяржаўны сацыяльны заказ. На сёння ў краіне заключана 82 такія дагаворы паміж мясцовымі выканкамі і недзяржаўнымі некамерцыйнымі арганізацыямі, сярод якіх — Беларускае таварыства Чырвонага Крыжа, Беларускае таварыства інвалідаў па зроку, Беларускае асацыяцыя дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам, Беларускае таварыства глухих, РГА «Маці супраць наркотыкаў», Беларускае таварыства інвалідаў.

У цэлым, што датычыцца сацыяльных паслуг, то на сёння ў нашай краіне разгорваецца сістэма развіцця іх якасці, мяркуюцца, што яна будзе дзейнічаць на кожным узроўні — ад рэгіянальнага да агульнарэспубліканскага.

Святлана БУСЬКО.

ПРА ўдасканаленне нацыянальнай сістэмы кваліфікацый, пераход ад заяўляльнага да выяўляльнага прынцыпу садзейнічання занятасці, нацыянальную стратэгію ў інтарэсах пажылых грамадзян, а таксама аб тым, чаму трэба мяняць сістэму налічэння заробковай платы ў бюджэтнай сферы, напярэдадні прафесійнага свята — Дня сацыяльнага работніка — журналістам



расказала міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына КАСЦЕВІЧ.

Пра рынак працы

Узровень агульнага беспрацоўя (па класіфікацыі Міжнароднай арганізацыі працы) у нашай краіне, па словах міністра, падае з 2009 года. Тады ён склаў 6,3 % сярод насельніцтва працаздольнага ўзросту, у 2018 годзе — 4,5 %.

Дзяржаўная служба занятасці штогод дапамагае працаўладкоўвацца прыкладна 175 тысячам чалавек. У канцы мінулага года ў Мінску ўпершыню быў праведзены электронны кірмаш вакансій. Гэты фармат, адзначыла міністр, плануецца ўкараніць па ўсёй краіне. Акрамя таго, на пачатак гэтага года ў Беларусі працуюць 134 прыватныя агенствы па працаўладкаванні, з іх 78 у Мінску.

Ведамства, па словах Ірыны Касцэвіч, не здымае з парадку дня магчымасць павышэння дапамогі па беспрацоўі. Сёння яе сярэдні памер складае 27 рублёў.

У 2019 годзе пры Палаце прадстаўнікоў будзе створана рабочая група па ўнясенні змяненняў у закон аб занятасці насельніцтва. І адзін з механізмаў, які будзе прапрацоўвацца, — дапамогі па беспрацоўі. Нагадаем, што раней сярод прапаноў гучала такая, як магчымасць разліку дапамогі па беспрацоўі, зыходзячы з сярэдняй зарплаты на апошнім рабочым месцы, таксама разглядалася пытанне абавязковага страхавання ад беспрацоўя.

Пра базу не занятых у эканоміцы

Да 1 снежня 2018 года была створана база не занятых у эканоміцы працаздольных грамадзян. І кожны чалавек можа правесці, ці ёсць ён у гэтай базе. Гэтая працэдура аказалася вельмі запатрабаванай. Логін і пароль, каб правесці, ці ўключаны яны ў спісы, запыталі больш за паўтары тысячы чалавек.

Пра зарплату

Ужо амаль восем гадоў як знятыя ўсе адміністрацыйныя бар'еры і абмежаванні ў аплаце працы работнікаў рэальнага сектара эканомікі. Цяпер у планах — аптымізацыя і спрашчэнне сістэмы налічэння заробковай платы ў бюджэтнай сферы. «У 2018 годзе мы актыўна над гэтым працавалі, — сказала міністр. — Падрыхтаваны праект указа «Аб аплаце працы работнікаў бюджэтных арганізацый», які вызначае асноўныя падыходы да гэтага. Думаю, ён будзе прыняты ў найбліжэйшы час».

Чым была выклікана неабходнасць у ім? Па словах міністра, у Беларусі ў мінулыя гады сфармавалася досыць грувасткая сістэма аплаты працы бюджэтнай. Іх заробак складаецца не толькі з акладу, але і з вя-

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Пошук пад заваламі ў Магнітагорску завершаны: 39 загінулых...



У МНС Расіі абвясцілі аб заканчэнні пошукава-выратавальнай аперацыі на месцы выбуху і абвалу ў шматпавярховым жылым доме ў Магнітагорску. Пра гэта паведаміў намеснік кі-

раўніка ведамства Аляксандр Чупрыян. Ён раскажа, што работы пераходзяць у інжынерна-будаўнічую стадыю, і адзначыў, што выратавальная аперацыя была вельмі складанай: ратавальнікі знаходзіліся пад пагрозай абвалу пашкоджаных канструкцый, перадае ТАСС. Раней з-пад абломкаў дасталі цэла апошняя ахвяра абвалу. Па словах Чупрыяна, больш у будынку людзей не засталася. Як вядома, выбух адбыўся ў дзесяціпавярховым панэльным жылым доме на праспекце Карла Маркса ў Магнітагорску ранняй 31 снежня, у выніку чаго цалкам абрынуўся адзін з пад'ездаў. У першыя гадзіны пасля трагедыі былі выратаваны 18 чалавек. Яшчэ шасцярых, у тым ліку дваіх дзяцей (адзін з іх — 11-месячны хлопчык — правёў пад заваламі больш за 35 гадзін), супрацоўнікі МНС выратавалі ў ходзе далейшай аперацыі ўжо непасрэдна пры разборы


разбуранага будынка. 39 чалавек загінулі... Найбольш магчымай прычына таго, што адбылося — выбух бытавога газу. Кіраўнік СК Аляксандр Бастрыкін заявіў, што газавы абсталяванне ў пацярпелым доме не правяралі больш за паўгода. Следчы не выявіў слядоў узрыўчаткі пры аглядзе частак завалаў у Магнітагорску. Пры гэтым у СК падкрэслілі, што адпрацоўваюцца ўсе версіі здарэння.

Белы дом ацаніў уплыў «шатдаўна» на эканоміку ЗША

У выніку частковага прыпынення работы федэральных устаноў з-за адсутнасці бюджэту (так званы «шатдаўн») аб'ём вытворчасці ў ЗША кожныя два тыдні будзе скарачацца на 0,1 працэнта. Пра гэта заявіў старшыня Савета эканамічных кансультаўтўаў Белага дома Кевін Хасэт. Такое зніжэнне магчымае, калі бюджэты крызіс «удасца вырашыць у найбліжэйшыя некалькі тыдняў», — прыводзіць яго словы агенцтва Bloomberg. 21 снежня Кангрэс ЗША не зацвердзіў праект бюджэту на 2019 фінансавы год з-за рознагалоссяў з прэзідэнтам Дональдам Трампам. На наступны дзень шэраг федэральных устаноў у Злучаных Штатах часова спынілі работу з-за адсутнасці фінансавання. Да вырашэння гэтага пытання каля 800 тысяч амерыканскіх дзяржслужачых не будуць атрымліваць зарплату. Частка работнікаў адпраўлена ў прымусовы неаплачаны адпачынак. Тэя супрацоўнікі, ад чыёй

працы дзяржава не можа адмовіцца, павінны працягваць выконваць свае службовыя абавязкі без аплаты. Гаворка ідзе, у прыватнасці, аб персанале праваахоўных органаў і органаў выканання пакаранняў. Трамп настойвае на сваім патрабаванні да амерыканскага Кангрэса вылучыць больш за 5 мільярдаў долараў на будаўніцтва сцяны ўздоўж мяжы з Мексікай. Дэмакраты згодныя накіраваць на абарону мяжы толькі \$1,3 млрд. Раней Трамп заявіў, што «шатдаўн» можа працягнуцца «доўгі час».

Луўр летась наведалі 10 мільёнаў чалавек



Луўр паставіў абсалютны рэкорд наведальнасці музеяў. Па словах дырэктара Луўра Жана-Люка Марцінэса, у 2018 годзе музей наведалі больш за 10 мільёнаў чалавек. Такім чынам, быў пабіты ўласны рэкорд

2012-га, калі найбуйнейшы французскі музей наведалі 9 млн 700 тыс. чалавек. Марцінэс звязвае новы рэкорд з аднаўленнем міжнароднага турызму ў Парыжы пасля спаду наведальнасці, які назіраўся пасля тэрактаў у французскай сталіцы. Расту спрыялі таксама работы па пашырэнні прасторы музея і пачатак продажаў білетаў у інтэрнэце. Другое месца ў свеце па наведальнасці займае Нацыянальны музей Кітая, а трэцяе належыць Метрополітэн-музею ў Нью-Ёрку.